

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дырэктар дзяржаўнай
установы адукацыі
“Гімназія г. Дзяржынска”
(подпіс) Л.С.Паўхлеб
18.02.2020

ПЛАН
арганізацыі гімназічнай суботы
22 лютага 2020 года

Праектнае напаўненне:
“Ёсць такая прафесія – Радзіму абараняць!”

Мерыпрыемства	Час правядзення	Адказныя	Месца правядзення
Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць. пад дэвізам “Міншчына спартыўная. Зіма”			
Гурток “Юныя інспектары дарожнага руху”	8.30-10.05	Басалай У.І.	Малая спарт. зала
Ваенна-спартыўнае свята “А ну-ка, хлопцы!”	10.00-12.00	Хацкевіч І.С., класныя кіраўнікі 10-11 класаў	Вялікая спарт.зала
Конкурс веласіпеднага майстэрства для 6 класаў	10.30–11.30	Басалай В.І.	Спартыўная пляцоўка
Конкурс веласіпеднага майстэрства для 7 класаў	11.30–13.00	Басалай В.І.	Спартыўная пляцоўка
Спартландыя “Спорт нам дапаможа сілы памнажаць”, 3А, 3Г класы	11.00–12.00	Пракаповіч Г.Р.	Малая спарт. зала
Секцыя “Рухомыя гульні”	13.00–15.00	Басалай У.І.	Вялікая спарт. зала
Секцыя “Рухомыя гульні”	15.00 – 18.00	Басалай У.І.	Вялікая спарт. зала
Секцыя па таэквандо	12.20–13.05 13.10–13.55	Макаранка В.С.	Малая спарт. зала

Інтэлектуальная дзейнасць

Факультатывыя заняткі па вучэбных прадметах	Згодна расклада	Нам. дырэктара Захарава Л.І.	Згодна расклада
Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа	Згодна расклада	Настаўнікі па прадметах	Згодна расклада

Школа юнага матэматыка	9.00–11.00	Няфёдава А.М.	Каб. 36
Школа юнага хіміка	Згодна расклада	Маціеўская Л.М.	Каб.39
Школа абітурыента	Згодна расклада	Настаўнікі па прадметах	Згодна расклада
Гурток “Робататэхніка”	9.30–13.00	Пашкевіч Т.Ю.	Каб. 31
Гурток “Вучуся творча думаць”	10.00–11.35	Львюшэнка Л.І.	П5
Гурток “Праграмаванне для дзяцей”	9.30-14.00	Букіна А.В.	Каб. 23А
Наведванне заняткаў па хіміі ў БДУ, 9-10 кл.	10.00–13.00	Кіраўніцтва гімназіі	БДУ, г.Мінск
Наведванне заняткаў у МДЛУ, 9-10 кл.	8.30–13.30	Кіраўніцтва гімназіі	МДЛУ, г.Мінск
Паседжанне клуба “Эка”. Круглы стол “Вясна ідзе, вясне - дарогу!”	14.00	Слінка С.У	Каб.33

Музычна-эстэтычная дзейнасць

Факультатыўныя заняткі музычнай накіраванасці	Згодна расклада	Настаўнікі музыкі	Актавая зала, каб.12П
Гурток “Аматары польскай мовы”	09.00–10.35	Шчарбіна Б.У.	Каб. 42
Гурток “Лінгвіст”	10.45–12.20	Шчарбіна Б.У.	Каб. 42
Гурток “АБВ”	12.30-14.05	Шчарбіна Б.У.	Каб. 42
Конкурсная праграма «А ну-ка, хлопчыкі!» 1 А, 1Г.	10.00 – 11.00	Русель Ж.Ж., Горбач К.А.	Каб. П8

Дзейнасць СППС

Кансультацыі СППС	9.00-11.00	Служба СППС	Каб. 37А
Прафілактычная гульня для 8 класаў “Хто каго ці падлетак у свеце шкодных звычак”	11.30 – 12.30	Педагог сацыяльны Рудэнка Р.Г.	Каб.40
Заняткі ў міжшкольным педагагічным класе	Згодна расклада	Пед.-псіхолаг Гаршкова К.А.	Згодна расклада
Гурток “Свет псіхалогіі”	12.30-13.15	Гаршкова К.А.	Каб. 34А

Дзейнасць дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў

Творчае адкрыццё конкурснай праграмы “А ну-ка, хлопцы!”	10.00	Педагог- арганізатар Нарэйка Д.Р.	Вялікая спарт. зала
Конкурсная праграма для акцябр “Мы за здаровы лад жыцця”	11.00-12.00	Педагог- арганізатар Дубоўская В.А.	Каб.5

Конкусна-гульнявая праграма “Не жартуй з агнём”, 3А, 3Г класы	12.00-13.00	Кіраўнік клуба КЮВП Нарэйка Д.Р.	Каб.8П
---	-------------	--	--------

Узаемадзеянне з соцыумам

Школа ранняга развіцця	10.00-12.00	Нам. дырэктара Вялічка Г.У	Згодна расклада
------------------------	-------------	-------------------------------	--------------------

Турысцка-краязнаўчая дзейнасць

Гурток “Спартыўнае арыенціраванне”	9.00-14.00	Сцяпанаў І.Ф.	На базе РЦТіК
------------------------------------	------------	---------------	---------------

Педагог-арганізатар

(подпіс)

В.А.Дубоўская

